



Членамі КПЗБ былі многія прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі — напрыклад, будучы народны паэт Беларусі Максім Танк



Сяргей Пртыцкі пасля арышту

**Першая сакавіцкая лекцыя з цыкла “Крыніцы гісторычнай памяці” у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі мела інтрыгуюную назову “З Марксам у галаве, з Беларуссю ў сэрцы” і была прысвеченая гісторыі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі ды яе ролі ў барацьбе нашых продкаў за свае права ў складзе міжваеннай Польшчы.**

Такім чынам, тэма сустрэчы аматараў гісторыі адпавядала тэматыцы як абвешчанага сёлета Года гісторычнай памяці, так і леташняга Года народна-га адзінства, падчас адзначэння якога багата ўвагі надавалася менавіта актуалізацыі памяці аб гісторыі Заходняй Беларусі 1920—1930-х гадоў і яе далучэнні да БССР у верасні 1939 года. Экспертам па гісторыі КПЗБ выступіў кандыдат гісторычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гісторычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы Аляксандар Горны.

## ІНТЕРНАЦЫЯНАЛЬНАЯ ЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЯ?

У міжваенны перыяд у Заходняй Беларусі дзейнічалі розныя беларускія палітычныя, грамадскія і культурно-асветніцкія арганізацыі, якія супрацьстаялі палітыцы паланізацыі, змагаючыся як за нацыянальныя, так і за сацыяльныя ды палітычныя права як беларусаў, так і прадстаўнікоў іншых народаў, якія насялялі беларускія тэрыторыі, што трапілі ў склад польскай дзяржавы па выніках Рыжскага мірнага дагавора ў 1921 годзе.

Але першое месца па актыўнасці ды масавасці ў гэтай барацьбе зімала менавіта Камуністычная партыя Заходняй Беларусі. Якія парадаксальна, партыя, якая, паводле сваёй ідэалогіі, мусіла прытрымлівацца прынцыпаў інтэрнацыяналізму, разам з тым знаходзілася ў авангардзе змагання за нацыянальнае вызваленне беларусаў. Да ўсяго партыя выступала

# Ім была патрэбная Беларусь

за сацыялістычную рэвалюцыю ў Польшчы, усталяванне дыктатуры пралетарыяту, канфіскацыю памешчыцкіх зямель і ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР.

## ІНІЦЫЯТЫВА ЗНІЗУ

Кажучы аб гісторыі ўзнікнення КПЗБ, нельга вызначыць нейкую конкретную дату, калі з'явілася гэтая партыя. Калі Заходняй Беларусь пасля савецка-польскай вайны апынулася ў складзе Польшчы, на яе

левых поглядаў і выступалі за ідэю адзінай незалежнай сацыялістычнай Беларусі, якая не ўваходзіла ў склад ні Польшчы, ні Савецкага Саюза. Менавіта члены БРА ў снежні 1923 года ўтворылі Камуністычную партыю Заходняй Беларусі як аўтапомнную частку Камуністычнай партыі Польшчы, якая на той момант існавала ўжо на працягу пяці гадоў. У розныя часы КПЗБ налічвала ад дзвюх да трох тысяч членуў.

**Прымалі ў Камуністычную партыю Заходняй Беларусі вусна, ніякіх дакументаў, дзеля канспірацыі, яе членам не выдавалі — з-за чаго пазней ім было складана давесці свой партыйны стаж. Толькі ў 1960-1970-я гады беларускія архівісты, вывучыўшы дакументы польской паліцыі, склалі картатэкі па ўліку сяброў партыі**

тэрыторыі засталіся дзейніцаць розныя арганізацыі левага напрамку: камуністы, эсэры, бундаўцы — прадстаўнікі яўрэйскага левага руху. Багата засталося тут і людзей, якія ўдзельнічалі ва ўсталяванні савецкай улады ў Заходняй Беларусі ў 1919-1920 гадах.

Адной з адметных нацыянальных структур была Беларуская рэвалюцыйная арганізацыя, заснаваная ў 1921 годзе ў Вільні, — яе ўдзельнікі прытрымліваліся

Такім чынам, важна адзначыць, што ўзнікненне КПЗБ было ініцыятывой знізу, а не вынікам рашэння, прынятага ў СССР. Адметна таксама, што пераважную большасць актыўвістаў КПЗБ складалі прадстаўнікі не пралетарыяту, а сялянства, рабочымі былі толькі адзінаццаць працэнтаў членаў партыі. Сярод сялян Заходняй Беларусі ў сярэдзіне 1920-х гадоў пастаянна шырыліся чуткі, нібыта неўзабаве пачнецца вай-



У шэрагах КПЗБ змагалася нямана дзяўчат — адной з найбольш вядомых з іх была Вера Харужая

на з Савецкім Саюзам, а ў Польшчы мусіць выбухнуць рэвалюцыя, і тады заходнебеларускія землі ўвойдуць у склад БССР.

## УСВЕДАМЛЯЛІ СЯБЕ БЕЛАРУСАМИ

Многія члены КПЗБ з ліку беларускіх сялян не валодалі польскай мовай, і калі іх арыштоўвалі і дапытвалі, то паліцэйскім даводзілася звяртанаца падапамогу перакладчыкаў. Пераважную большасць складалі 20-25-гадовыя хлопцы, праваслаўныя, часта — колішнія бежанцы часоў Першай сусветнай вайны, якія паспелі павучыцца ў савецкіх школах і прызначвалі польскую ўладу чужой.

Цікава, што менавіта дзякуючы дзейнасці КПЗБ беларускі нацыянальны рух распаўсюджваўся на тэрыторыі Палесся, насељніцтва якога ў той час не

мела выразнай нацыянальнай самасвядомасці, і толькі ў выніку прапаганды заходнебеларускіх камуністаў мясцовыя жыхары, якія прывыклі называць сябе палешукамі, усведамлялі сваю беларускасць.

## ПРАВА НА АБАРОНУ

Акрамя пропаганды ды распаўсюду друкаванай агітацыйнай прадукцыі ды вывешвання чырвоных сцягоў і транспарантаў, члены КПЗБ зірвалі зброю, якая магла б спатрэбіцца ў выпадку пачатку новага савецка-польскага ўзброенага канфлікту і выкліканага ім пастаўлення. Таксама зброя была патрэбная для ліквідацыі агентаў польскіх спецслужб, якія пранікалі ў партыю і выдавалі яе членам паліцыі, пасля чаго тых прысуджалі да зняволення альбо нават смяротнага пакарання — бадай, найбольш вядомым прадстаўніком партыі быў Сяргей Пртыцкі, які ў 1936 годзе ў Вільні здзейсніў у зале суда замах на правакатара Якуба Стральчука.

У выніку ціску міжнароднай грамадскасці кара смерці для Пртыцкага была замененая на пажыццёвае зняволенне, але ён вызваліўся з турмы ў выніку падзеі верасня 1939 года. Адметна, што пазней Сяргей Пртыцкі займаў у БССР шэраг высокіх дзяржаўных пасад, а Якуб Стральчук падчас нацысцкай акупациі адзначыўся тым, што супрацоўнічаў з гітлераўскімі спецслужбамі.

## ВЯРТАННЕ З ЗАБЫЦЦЯ

У 1938 годзе партыйным кіраўніцтвам у Маскве было прынятае рашэнне аб ліквідацыі КПЗБ, якое тлумачылася тым, што партыйныя структуры былі ў вялікай ступені прасякнутыя агентамі польскіх спецслужб. У выніку многія дзеячы КПЗБ пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР былі рэпрэсаваны альбо вымушшаны прыходзіць сваё нядаўнє знаходжанне ў шэрагах гэтай партыі. Зрэшты, многія з іх, тым не менш, здолелі прыняць удзел ў ўсталяванні савецкай улады ў Заходняй Беларусі ў 1939 годзе, але ўсё адно заставаліся пад пэўным падазрэннем, партыйнае кіраўніцтва ў Маскве ставілася да іх з насяржанасцю.

Сітуацыя змянілася ў лепшы бок толькі ў гады хрушчоўскай адлігі, пасля XX з'езду КПСС, у выніку якога члены КПЗБ былі рэабілітаваны. Тады ж пачалася і актыўнае навуковае даследаванне гісторыі гэтай партыі, а многія яе ацалелыя ўдзельнікі началі пісаць і выдаваць успаміны аб сваёй падпольнай дзейнасці ў міжваеннія гады. З таго часу гісторыя Камуністычнай партыі заходняй Беларусі была важным прыкладам для выхавання патрыятызму моладзі, супастаўным з узорамі герайзму часоў Вялікай Айчыннай вайны, але пазней адышла на другі план. Сёння цікайнасць да гэтай тэмі зноў узрастает — забытая старонкі гісторыі адкрывающа наноў і вяртаюча з нябыту.

Антон РУДАК